

Запрашаем наведальцаў

12 снежня 2020 г.

Дзень прававых ведаў

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Я малюю свае правы"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Гадзіна зносін "Я і мае правы"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
Мультурок "Я маю права на ..."	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Велесевіч Т.Г.
Работа майстэрні Дзеда Мароза	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Велесевіч Т.Г.
5 - 8 класы			
Конкурс малюнкаў "Я малюю свае правы"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Імховік Н.А.
Круглы стол "Права чалавека і яго абавязкі ў грамадстве"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Імховік Н.А.
Мультурок "Я маю права на ..."	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Велесевіч Т.Г.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Кірушына В.М.
9 - 11 класы			
Наведанне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Кірушына В.М.